

Дзяржаўная ўстанова культуры
«Дрыбінская бібліятэчная сетка»
Кароўчынская бібліятэка-філіял

Не мыкам шытыя...

Бібліяграфічны спіс літаратуры



Дзяржаўная ўстанова культуры
«Дрыбінская бібліятэчная сетка»
Кароўчынская бібліятэка-філіял

«Не лжам шчыра...»

Бібліяграфічны спіс літаратуры

Дрибин 2016

«Не лыкам шытыя...» : бібліяграфічны спіс літаратуры / Дзяржаўная ўстанова культуры «Дрыбінская бібліятэчная сетка», Кароўчынская бібліятэка-філіял ; [складальнік Н.У. Кулікоўская ; рэдактар Л.В. Дзямідава ; адказны за выпуск М.А. Сакалова]. — Дрыбін : Кароўчынская бібліятэка-філіял, 2015. — 4 с.

«Зрачы» і «каверзні» - менавіта так на Магілёўшчыне называлі плецены абутак з раслінных матэрыялаў, інакш вядомы як «лапці». Дрыбінскі раён не спыняецца ў справе адраджэння народных промыслаў і рамёстваў. Услед за «шапавальствам» яшчэ адзін этнакультуралагічны праект «Традыцыйная тэхналогія пляцення лапцёў у Дрыбінскім раёне» у 2011 годзе быў уключаны ў спіс нематэрыяльна-культурнай спадчыны ЮНЕСКА.

Спіс літаратуры ўключае бібліяграфічныя апісанні артыкулаў з рэспубліканскага, абласнога і раённага перыядычнага друка за перыяд з 2010 па 2015 годы аб адраджэнні шэрага народных промыслаў Кароўчынскім домам рамёстваў. Тут галоўнай нематэрыяльна-культурнай каштоўнасцю сталі мясцовыя метады лапцёпляцення. Гэтану народнаму промыслу і прысвечана дадзенае выданне.

Матэрыял у спісе размешчаны ў алфавітным парадку. Выданне прызначаецца для шырокага кола чытачоў.

ДУК «Дрыбінская бібліятэчная сетка»
Кароўчынская бібліятэка-філіял, 2015 ©

1. Дом рамёстваў : [в. Кароўчына, лапцёпляценне] //

Магілёўшчына — жамчужына Беларусі : фотаальбом. — Магілёў, 2011. — С. 144 : фото.

2. **Дрибинские лапти делают массаж** : [в Коровчинском доме ремёсел активно занимаются возрождением традиции плетения лаптей] / Игнат Дроздович // Узгорак. — 2012. — 15 сакавіка. — С. 2.

3. **Дроздович, И. Коровчино в лапти обует** / Игнат Дроздович // Узгорак. — 2011. — 20 студзеня. — С. 2.

4. **Иванова, I. Лапці да джынсаў** / Ілона Іванова // Звязда. — 2010. — 3 лістапада. — С. 4.

5. **Кляшчук, А. «Вяснушка», «Зернавушка» і «Сонніца-бяссонніца»** : [у Дрыбінскім раённым Доме рамёстваў з'явілася калекцыя з дзевяці відаў абрадавых лялек] / Анатоль Кляшчук // Звязда. — 2012. — 29 сакавіка. — С. 1.

6. **Кляшчук, А. Не лыкам шытыя** : [аб рабоце дзіцячага гуртка «Лапаточак» пры Кароўчынскім доме рамёстваў] / Анатоль Кляшчук // Звязда. — 2011. — 28 снежня. — С. 1, 3.

7. **Кожевникова, Г. Дрибинские валенки и Коровчинские лапти едут в Ашхабад** : [в программе Дней культуры Беларуси в Туркменистане запланирована выставка изделий мастеров района] / Галина Кожевникова // Савецкая вёска. — 2015. — 28 лістапада.

8. **Кожевникова, Г. Отмечены дипломами** / Галина Кожевникова // Савецкая вёска. — 2010. — 11 снежня.

9. **Менделева, И. Не лыком шиты** : [о мастере лаптеплетения Закликовской Ларисе Семеновне] / Ирина Менделева // Советская Белоруссия. — 2011. — 14 июля. — С. 6.

10. **Павлюк, В. Мастер. Творец. Учитель** / Валентина Павлюк // Савецкая вёска. — 2012. — 6 студзеня.

11. **Павлюк, В. На все руки мастерица** : [о семье

Збродовой Ефросиньи Антоновны, которая давала мастер-классы по плетению лаптей] / Валентина Павлюк // Савецкая вёска. — 2010. — 1 снежня.

12. **Павлюк, В. Не учась и лаптя не сплетешь** : [о народном мастере по плетению лаптей Надежде Прокопьевне Кириловой из д. Коровчино] / Валентина Павлюк // Савецкая вёска. — 2010. — 10 ліпеня.

13. **Павлюк, В. Уметь быть счастливой** : [мастерице из Дрибинского района, жительнице Коровчино Надежде Кириловой исполнилось 85 лет] / Валентина Павлюк // Савецкая вёска. — 2013. — 10 студзеня.

14. **Савосина, И. Лечебные лапти** / Ирина Савосина / Делаем сами. — 2011. — № 7. — С. 10—11.

15. **Скоробогатов, А. Лапотная мода** / Андрей Скоробогатов // Магілёўскія ведамасці. — 2010. — 13 лістапада. — С. 6,11.

16. **Тетерин, М. Для чего деды лыко драли...** / Максим Тетерин // Савецкая вёска. — 2011. — 9 красавіка.

17. **Цішкевіч, А. У сем лык і ў тузін** : [аб пляценні лапцёў у Кароўчынскім Доме рамёстваў] / Алена Цішкевіч // Культура. — 23 красавіка. — С. 11.

«Не лыкам шытыя...»

Бібліяграфічны спіс літаратуры

Складальнік Н. У. Кулікоўская
Рэдактар Л. В. Дзямідава
Адказны за выпуск М. А. Сакалова

Надрукавана на прынтары Дрыбінскай цэнтральнай
раённай бібліятэкі

Дзяржаўная ўстанова культуры
«Дрыбінская бібліятэчная сетка»
Кароўчынская бібліятэка-філіял

213975 Магілёўская вобл., Дрыбінскі раён,
в. Кароўчына, вул. Хатыжэнская, 12 «б».

Тел. 26-1-08

e-mail: korovchino.bib@tut.by

